



**ГРУБЫХ СЛОВ НЕ ГОВОРИТЕ,
ТОЛЬКО ДОБРЫЕ ДАРИТЕ!**



РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛАРУСИ



Моя СТРАНА





ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА БЕЛАРУСИ

- равнинная поверхность;
- полезные ископаемые;
- природные сообщества;
- питьевая вода;
- растения и животные.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:

- истощение запасов полезных ископаемых;
- загрязнение окружающей среды;
- исчезновение многих видов животных и растений;
- нарушение природного равновесия.



ОХРАНА ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ



ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ БЕЛАРУСИ



АСАБЛІВА АХОЎНЫЯ ПРЫРОДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY




ЗАПАВЕДНІК І НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАРКІ

Барысавы Кіеўскія лясніцтва, Утвараны ў 1925 г. Плошча 8071 га.
 Нацыянальны парк Белавензскія прыродныя помнікі, Утвараны ў 1939 г. як заказнік, з 1981 г. нацыянальны парк, Плошча 12200 га.
 Нацыянальны парк Вялікабярэзінскі афіцыйна ўтвараны ў 1985 г. Плошча 89115 га (уключаючы плошчы заказнікаў Малявіцы і Зайбальскі)
 Нацыянальны парк Прадыдзі, Утвараны ў 1988 г. як заказнік, з 1998 г. нацыянальны парк, Плошча 8234 га.
 Нацыянальны парк Нарачанскі, Утвараны ў 1988 г. Плошча 34200 га.

ЗАКАЗНІК РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЗНАЧЭННЯ (на 01.07.2009 г.)

№	Назва	Тэрыторыя, га	Статус	Дата стварэння
1	Барысавы Кіеўскія лясніцтва	8071	Заказнік	1925
2	Белавензскія прыродныя помнікі	12200	Нацыянальны парк	1981
3	Вялікабярэзінскі	89115	Нацыянальны парк	1985
4	Прадыдзі	8234	Нацыянальны парк	1988
5	Нарачанскі	34200	Нацыянальны парк	1988



Назва і тэрыторыя аб'ектаў нацыянальнага значэння ў Рэспубліцы Беларусь (на 01.07.2009 г.)

№	Назва	Тэрыторыя, га
1	Барысавы Кіеўскія лясніцтва	8071
2	Белавензскія прыродныя помнікі	12200
3	Вялікабярэзінскі	89115
4	Прадыдзі	8234
5	Нарачанскі	34200

СІМВАЛІКА АБ'ЕКТАў НАЦЫЯНАНАГА ЗНАЧЭННЯ

Сімвал	Тып аб'екта
[Red square]	Нацыянальны парк
[Green square]	Заказнік
[Blue square]	Нацыянальны парк
[Yellow square]	Нацыянальны парк
[Orange square]	Нацыянальны парк
[Purple square]	Нацыянальны парк
[Green circle]	Прыродны помнік
[Blue circle]	Нацыянальны парк
[Red circle]	Нацыянальны парк
[Yellow circle]	Нацыянальны парк
[Orange circle]	Нацыянальны парк
[Purple circle]	Нацыянальны парк
[Green triangle]	Нацыянальны парк
[Blue triangle]	Нацыянальны парк
[Red triangle]	Нацыянальны парк
[Yellow triangle]	Нацыянальны парк
[Orange triangle]	Нацыянальны парк
[Purple triangle]	Нацыянальны парк

- **Заповедники**- это территория, на которой вся природа сохраняется в естественном состоянии, где запрещена любая хозяйственная деятельность человека.
- **Национальные парки** – это территория, которая выделяется не только для охраны природных сообществ, но и используется для туризма и отдыха.
- **Заказники** – охраняемая территория, на которой охраняется не вся природа, а лишь некоторые виды растений и животных. Здесь запрещены лишь некоторые виды хозяйственной деятельности.



БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА



ПРИПЯТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



НАРОЧАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА”



ПОЛЕССКИЙ РАДИАЦИОННО- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



Охрана растений и животных

охрана
окружающей
среды

создание
заповедников
национальных
парков

занесение
растений и
животных в
Красную
книгу

выполнение
правил
поведения
в природе

